



Год народнага адзінства

З ВЕРАЙ І ПРАЎДАЙ

Падпісана праграма супрацоўніцтва Брэсцкага аблвыканкама з Брэсцкай і Пінскай епархіямі Беларускай праваслаўнай царквы на найбліжэйшую пяцігодку.

Пасля падпісання дакумента старшыня Брэсцкага аблвыканкама **Юрый ШУЛЕЙКА** ў размове з журналістамі акцэнтаваў увагу на неабходнасці кансалідацыі нашага грамадства, усталяванні ўсеагульнага міру і спакою. У гэтай справе, паводле меркавання кіраўніка вобласці, многае залежыць ад святароў. Да іх прыходзяць людзі па парадку, па адказы на надзённыя пытанні. Важна, каб свяшчэннікі паклапаціліся пра спакой у душах сваіх прыхаджан, што і паспрыяе паляпшэнню агульнай атмасферы ў грамадстве.

Праграму аб супрацоўніцтве разам з губернатарам вобласці падпісалі кіраўнік Брэсцкай епархіі архіепіскап Брэсцкі і Кобрынскі Іаан і кіраўнік Пінскай епархіі архіепіскап Пінскі і Лунінецкі Сцяфан. Гэты грунтоўны дакумент з 10 раздзелаў накіраваны на аб'яднанне намаганняў органаў мясцовага кіравання вобласці і рэлігійных арганізацый Беларускай праваслаўнай царквы для ўмацавання духоўна-маральных асноў асобы і грамадства, стварэнне спрыяльных умоў для вырашэння сацыяльных задач рэгіёна.

Асаблівы ўпор зроблены на клопат пра выхаванне высокай духоўнасці і грамадзянскай адказнасці жыхароў вобласці, стварэнне ўмоў для ўмацавання інстытута сям'і, мацярынства, бацькоўства, дзяцінства, а таксама выкарыстання велізарнага патэнцыялу праваслаўных духоўных і культурных традыцый у разнастайных сферах грамадскай дзейнасці. Менавіта таму першы раздзел прысвяцілі культуры і



Фота Валерыя КАРАПІ.

творчай дзейнасці, ахове, аднаўленню і развіццю гістарычнай і культурнай спадчыны. Прадугледжана папаўненне бібліятэк духоўнай літаратурай, удзел святароў у цэлым шэрагу свецкіх мерапрыемстваў. Таксама запланавана правядзенне фестывалю праваслаўных песнапенняў «Спявайце Богу нашаму, спявайце» ў Драгічыне.

Вельмі важна, што праграма супрацоўніцтва прадугледжвае не толькі вялікія акцыі і мерапрыемствы, але і наведванні ў маленькую сельскую школу, сустрэчы ў бібліятэках, грамадскіх арганізацыях, калектывах.

Вялікі раздзел праграмы адведзены рабоце з інвалідамі, няпоўнымі сем'ямі, сацыяльна неабароненымі слямі грамадства, дзецьмі-сіротамі. У той частцы, якая прысвячаецца адукацыі і выхаванню, плануюцца мерапрыемствы па папярэджанні алкагалізму, наркаманіі, інтэрнэт-залежнасці, пра-

філактыцы суіцыдаў, правапарушэнняў сярод дзяцей і падлеткаў, прафілактыцы ранняга мацярынства, сацыяльнага сіроцтва. Прыходзі будучы займацца арганізацыяй валанцёрскай дзейнасці, накіраванай на падтрымку сем'яў, якія маюць у гэтым патрэбу.

Разам з органамі мясцовай улады епархіі бяруцца распрацоўваць і выдаваць інфармацыйна-адукацыйныя матэрыялы па пытаннях здаровага спосабу жыцця, маральнага выхавання, фізічнага і псіхічнага здароўя насельніцтва, прафілактыцы залежнасцяў і розных інфекцый.

Асобныя раздзелы прадугледжваюць работу святароў ва ўстановах аховы здароўя, у вайсковых часцях, у месцах пазбаўлення волі. Уся сумесная работа накіравана на ўмацаванне духоўна-маральных асноў грамадства.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

Ала СМАЛЯК:

Меркаванне

ЗРАБІЦЬ ВЫБАР НА КАРЫСЦЬ ЗДАРОЎЯ

У Гомельскай вобласці для пажылых людзей і інвалідаў, якія пражываюць у аддаленых вёсках, плануецца арганізаваць падвоз да пунктаў вакцинацыі

Член Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці, старшыня Гомельскай абласной арганізацыі Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа Ала СМАЛЯК лічыць, што неабходна актыўна інфармаваць насельніцтва пра важнасць вакцинацыі ад COVID-19.

Акцэнт на гэтым сенатар зрабіла ў гутарцы з журналістамі, каменціруючы інфармацыйную кампанію Чырвонага Крыжа па вакцинацыі, што стартавала на Гомельшчыне. Сенатар звярнула ўвагу, што падчас акцыі ў месцах, дзе працуюць прышчэпачныя пункты, валанцёры раздаюць улёткі з адрасамі і рэжымам работы такіх пунктаў, пры неабходнасці суправаджаюць жадаючых да месца вакцинацыі, таксама ўручаюць улёткі з адказамі на самыя распаўсюджаныя пытанні аб імунізацыі.

— Цяпер важная шырокая інфармацыйная работа. Трэба тлумачыць, што зрабіць прышчэпку ад COVID-19 — значыць зрабіць выбар на карысць зда-



роўя і засцярогі родных, блізкіх, навакольных. Чым больш людзей прышчэпіцца, тым хутчэй створыцца калектывны імунітэт, — нагадала Ала Смаляк. Яна адзначыла важную ролю ў гэтым пытанні і мабільных пунктаў імунізацыі.

— Некаторыя людзі праз рабочы графік не заўсёды маюць магчымасць прыйсці на вакцинацыю ў паліклініку. У мабільныя пункты можна трапіць, напрыклад, у абедзенны час і атрымаць прышчэпку, — падкрэсліла Ала Смаляк.

Парламентарый таксама распавяла, што ў Гомельскай вобласці для пажылых людзей і інвалідаў, якія пражываюць у аддаленых вёсках, плануецца арганізаваць падвоз да пунктаў вакцинацыі.

Наталля КАПРЫЛЕНКА.

Стыхія

На Ждановіцкім рынку ў час непагадзі абрынуўся навес

Учора ў выніку непагадзі адбылося частковае абвальванне навесу вулічнага гандлёвага рада на тэрыторыі ГД «Ждановічы» па вуліцы Ціміразева ў Мінску на плошчы 80 кв. м, паведамлілі ў Следчым камітэце. Па папярэдніх даных, у выніку падзення навеса траўміраваны два чалавекі — жанчына і непаўналетняя дзяўчынка. Пацярпелыя шпіталізаваны.



Следчыя працавалі на месцы здарэння сумесна з супрацоўнікамі МНС, ДКСЭ і міліцыі. Быў праведзены агляд, апытаны відавочцы здарэння, уладальнікі гандлёвых пунктаў і прадстаўнікі адміністрацыі гандлёвага дома.

Цэнтральным (горада Мінска) раённым аддзелам Следчага камітэта па гэтым факце праводзіцца праверка.

БЯЖЫМ РАЗАМ!

Падрыхтоўка да Мінскага паўмарафону выйшла на фінішную прамую

«Я рады, што доўгачаканы Мінскі паўмарафон адбудзецца. Гэта ўжо шосты Мінскі паўмарафон, які мы бяжым усе разам. Свята для аматараў бегу не адбылося б, калі б не сумесная работа Міністэрства спорту і турызму, Мінскага гарвыканкама і нашых спонсараў і партнёраў», — падкрэсліў Іван ЦІХАН, старшыня Беларускай федэрацыі лёгкай атлетыкі, на прэс-канферэнцыі, прысвечанай Мінскаму паўмарафону.

Забег на 21, 10 і 5 кіламетраў у самым сэрцы беларускай сталіцы пройдзе 12 верасня. Старт галоўнай дыстанцыі ў 21 км будзе дадзены ў 9 гадзін раніцы, а на дыстанцыі 10 і 5 км — у 11.45. Летась Мінскі паўмарафон быў перанесены з-за эпідэмічных прычын. Але, як падкрэслілі арганізатары, усе слоты, зарэгістраваныя ў мінулым годзе, захоўваюцца. Сёлета Мінскі паўмарафон мае ліміт удзельнікаў — па тры тысячы на дыстанцыі 21 і 10 км і чатыры тысячы на 5 км. Іван Ціхан падкрэсліў, што рэгістрацыя падыходзіць да верхняй планкі ліміту, і папрасіў усіх аматараў бегу як мага хутчэй пакінуць сваю заяўку. Таксама, ён падкрэсліў, што для школьнікаў, студэнтаў, пенсіянераў, лівідатараў аварыі на Чарнобыльскай АЭС і інвалідаў рэгістрацыя на дыстанцыю 5 км без чыпа бясплатная.



Фота Аліны МАШАВЕЦ.

Мінскі паўмарафон займаў рэпутацыю не проста забегу, а сапраўднага свята. Як падкрэсліў **Максім ВАРАПАЙ, начальнік галоўнага ўпраўлення спорту і турызму Мінскага гарвыканкама**, паўмарафон уключаны ў праграму святкавання Дня горада Мінска. «Ініцыятыва Мінска знайшла працяг у рэгіёнах краіны. Сталі традыцыйнымі Аршанскі паўмарафон, сёлета праходзіў Брэсцкі начны паўмарафон. Набіраюць папулярнасць трэйл-забегі па ўсёй краіне на працягу года», — адзначыў **Руслан ВАРАНКОЎ, начальнік галоўнага ўпраўлення планавання і арганізацыйнай работы Міністэрства спорту і турызму Рэспублікі Беларусь**.

Генеральны сакратар Беларускай федэрацыі лёгкай атлетыкі, каардынатар Мінскага паўмарафона Вераніка Грэсь расказала, якія новаўвядзенні будуць сёлета. Арганізатары падрыхтавалі спецыяльны Race-book, дзе змешчана ўся неабходная для ўдзельнікаў інфармацыя — даныя аб выдачы стартавых пакетаў, пунктах харчавання, асаблівасцях трасы і іншае. Натхняць удзельнікаў паўмарафону будзе яго талісман — заяц Дзярзайка, адзеты ў колеры сёлетняга паўмарафону.

Вераніка Грэсь прадставіла медалі Мінскага паўмарафону—2020. Штогод медалі падобныя, але кожны раз дызайнеры прыносяць нешта асаблівае. Гэты год — не выключэнне. Медаль з пераадоленне кожнай дыстанцыі вылучаецца сваім колерам і колерам стужкі. Узнагарода за 21 км — чырвоная, за 10 км — сіняя і за 5 км — жоўтая. Упершыню ў гісторыі прабегчы Мінскі паўмарафон можна будзе ў рэжыме анлайн. «Гэта практыка забегу ва ўсім свеце. Можна асобна зарэгістравацца ў анлайн-забег, прабегчы сваю дыстанцыю ў любы зручны час і прадаставіць пацвярджэнне. А мы па пошце даставім медаль у любы пункт свету. Акрамя таго, можна зарэгістравацца на адну дыстанцыю у фармаце афлайн і на дзве — у анлайн. І такім чынам сабраць поўную калекцыю медалёў Мінскага паўмарафону», — расказала Вераніка Грэсь.

Мінскі паўмарафон вылучаецца і сваім салідным прызавым фондам — 60 тысяч долараў у беларускім эквіваленце. Традыцыйна на забег у Мінск запрашаюцца элітныя бегуны з усяго свету. Сёлета, арганізатары робяць акцэнт на беларускіх спартсменаў. Ужо пацвердзіла свой удзел Ніна Савіна — член нацыянальнай зборнай па лёгкай атлетыцы, пераможца Кубка Еўропы ў бегу на 10 000 метраў, пераможца Мінскага паўмарафону 2019 года. У 2019 годзе яна ўстанавіла рэкорд трасы, прабегла 21 км за 1 гадзіну 11 хвілін і 24 секунды. На старт паўмарафону выйдучы і іншыя прафесійныя бегуны — Марына Даманцэвіч, Вольга Немагай, Сяргей Платонаў, Кацярына Карняенка.

Асобна арганізатары звяртаюць увагу на супрацькаранавірусныя меры. Усім удзельнікам паўмарафону рэкамендуецца выконваць масачны рэжым, сацыяльную дыстанцыю. Абавязковы для ўсіх тэрмакантроль. Стартаваць таксама лепш у масцы, а калі дыстанцыя паміж бегунамі павялічыцца, можна яе зняць.

Валерыя СЦЯЦКО.